

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 91 (8670) | 20 красавіка 1940 г., субота | ЦАНА 10КАП.

## Насустрэч Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы

З новымі пераможамі ідзе каласнае са- зьмонта нашай краіны да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1940 года. Манулы сельскагаспадарчы гой азнамя- ваюцца дзейным умяшчэньнем прамадкай гаспадаркі калгасаў. Вырасла колькасць калгасаў, якія навушчы ўборачы высе- юць ураджай не з асобных участкаў, а з вялікай плошчы. Вырас лік майстроў вынаправадзенай жывёлагадоўлі.

Партыя большэвікоў і Совецкі ўра- д, асабіста таварыш Сталін няшчырна кло- пецца аб росквіце вынагонага ладу, аб росце асабіста калгаснікаў, аб усмер- ным павелічэнні вытворчасці сельскагас- падарчых прадуктаў. Які доказ гэтаму? — гэта ўважлівае паставова ЦК КП(б)Б і СНБ ССР аб змяненні ў палітыцы вынагонага і заступак сельскагаспадарчых прадуктаў. Гэты паставова, як і наступ- ныя паставовы СНБ ССР і ЦК КП(б)Б — аб абавязковай паставу дзяржаве зям- ляўбы і іншых сельскагаспадарчых пра- дуктаў — сустрача поўным абаронен- кам калгаснага сялянства, бо ў ёй залог да- лейшага магутнага ўздыму сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Вяскуляй дэманстрацыйна паспехаў са- цыялістычнага земляробства з'явілася У- сесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка мінулага года. Разам з тым яна з'явілася багатай школай станаўлення вына- гу. Яна прапанавала і папулярыза- вала вопыт лепшых майстроў багатых ураджаў зямляўбы, бульбы, яблы, садавіны, гародніны, вынаправадзенай жывёла- гадоўлі. Выстаўка з'явілася магутным ар- ганізатарам сацыялістычнага спаборніц- тва ў вясні.

Поспехі, якія атрымалі калгасы, саўга- сы і МТС у мінулым годзе, далі магчы- масць намага павялічыць лік уздольнікаў Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1940 года. Колькасць гаспадарак і пера- давікоў, якія выкачалі пазавышні Га- лоўнага камітэта выстаўцы, урасла ў параўнанні з 1938 годам амаль у 2,5 ра- зы. 33 тысячы калгасаў, 859 МТС, 21 тысяч жывёлагадоўчых ферм і больш 400 тысяч перадавікоў і арганізатараў сельскай гаспадаркі падлілі залы аб жа- ланні ўдзельнічаць у Усесаюзнай агля- зне перамог сацыялістычнага земля- робства.

Аз нашай рэспублікі ў мінулым годзе ўдзельнікамі выстаўцы было заперджана 4775 кандыдатаў, у тым ліку 281 калгас, 30 саўгасаў, 2 МТС, 262 фермы і 4.056 перадавікоў сельскай гаспадаркі.

Для ўдзелу ў выстаўцы 1940 года падана 14.250 заяў, з іх 12.158 пра- даўцаў на заперджанне Гаўноўнага камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Звыш 7.000 кандыдатаў ужо за- перджаны.

Сёння мы друкуем паставову Гаўноўнага камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы «Аб заперджанні да шырокага паказу ўдзельнікаў Усесаюзнай сельска- гаспадарчай выстаўцы, прадаўцаў і пера- давікоў Народных Камісарыяў Беларускай ССР». Заперджана для шырокага паказу 188 уздольнікаў.

Сярод іх — Тураўскі раён. Сяродні ўраджай па раёну за апошні год скла- даў 11,1 цнт. зернавых і 138,3 цнт. бульбы з гектара. Ураджай зерна- вых у мінулым годзе ў сярэднім па ра- ёну склаў 11,7 цнт. з гектара. Раён перавыканаў план рэалізацыі жывёлага- доўлі, свочасова выканаў усе заданні па застаўках лярвава, 9 калгасаў раёна на 1 студзеня г. г. мелі па 4 жывёлага- доўчыя фермы, а асаціны калгасы — па 3 фермы.

Беларуская МТС, Вялікішкага раёна, за апошні год галіла забіла вынапрадуі па 15-сільным трактар 418 гектараў, убр- ле з сярэднім у пераходзе на 15-футавы кабайн 347 гектараў, на паўночным кабайне—230 гектараў, на шыроказах- ватнай ільшопрабылі — 70,5 гектара.

Калгас «1 мая», Слуцкага раёна, за 1937—1939 гг. дабіўся выхаду 18,7 па- рася на адн. свінакату, 1718 літраў маляна на кожную бужажную карову мес- ковай пароды, пры пагадоўі ў 120 штук.

Калгас «Вольшэвік», Барысаўскага ра- ёна, атрымаў у сярэднім за 1937—1939 гг. бульбы па 215 цнт гектараў з гектара.

Саўгас «Крынік», Дзяляцкага раёна, Віцебскай абласці, за 1937—1939 гг. ат- рымаў утой маляна 4103 літры на фу- ражную карову швіцкай пароды. Дзяр- жага саўгаса Т. О. Хальцова надала ў сярэднім на адну фуражную карову па 4497 літраў маляна.

Калгас «Чырвоны партызан», Мінскага раёна, за 1937—1939 гг. атрымаў у сяр- роднім 15,1 цнт гектара зернавых з гекта- ра па плошчы ў 285 гектараў.

Тавіа дасягненні некаторых калгасаў, саўгасаў і МТС рэспублікі, якія запер- джаны для шырокага паказу на Усесаю- знай сельскагаспадарчай выстаўцы. Вось рэзультаты часнай станаўленняй работы перадавікоў! Чэсь ім і слава! Няхай іх бліскучы прыклад натхніць усіх тружачы- каў сацыялістычнага земляробства на ба- рацьбу за высокі ўраджай, за дзейны росквіт калгаснай вясні.

Да адкрыцця Усесаюзнай сельскагас- падарчай выстаўцы асталося нямнога часу. Справа чэсь партыйных і савецкіх ар- ганізацый рэспублікі ўзначаліць спаборніц- тва калгасных мас за дастойную сустрачку выстаўцы, за ўзорнае правядзенне вясновай сяўбы.

Станаўленні рух у сельскай гаспадар- ці за апошні час унічыя на новы вына- гу. Рух стодольнікаў станаўшча рухам шырокай мас, у яго ўключыліся сотні і тысячы калгасаў, калгасных і трактарных братаў рэспублікі. Ёсьць ужо нямола кал- гасаў, дзе не толькі асобныя ўчасткі, але ўсё пашэўна плошча замалявана за вез- нямі. Гэтыя многазначныя факты паказ- валіць, як шырока фронт барацьбы за высокі станаўленні ўраджаў.

Партыйныя і савецкія арганізацыі, за- жельныя органы ні на мінуту не павінны забываць, што ўсім станаўленні руху прад'яўляе да іх павышаныя патрабава- нні. Мала выносіць рашэнні аб ураджаі. Трэба па-большэвіку змагацца за іх вы- кананне. Мала прыняць на сябе абавяз- кельствы. Іх трэба рэалізаваць. За абавя- зальствамі павінна паследаваць сур'езная, прадуманая будына работа. Трэба ўва- жліва па ўсе дэталі сельскагаспадарчай вытворчасці, ведаць, чым жыве кожны калгас паасобку, што яму перашкаджае, свочасова дапамагчы адстагнаць.

На жаль, ёсьць яшчэ ў нас тавіа тавар- ніцтва, якія ахвотна прымаюць на сябе абавязальствы і велікі хутка забыва- юць, што іх трэба вынаваць, што ў боль- шэвіка слова ніколі не павінна разько- дзіцца з справай. Сёння мы друкуем ка- рэспандэнцыю з Гарадзюцкага раёна. Тут у свей час прынята нямола рашэнняў і аб- вязальстваў змагацца за высокі ўра- джай. Аднак, кіраўнікі Гарадзюцкага раёна забыліся аб сваіх абавязальствах, не забяспечылі большэвіцкай падрыхтоўкі да сяўбы.

Рэспубліка ўстапае ў паласу масавых павільных работ. Божамо зраўмаца, што дзе будучага ўраджаю залежыць паві- першу чаргу ад таго, наколькі ар- ганізаваана, высокааспа будзе праведзена вясновая сяўба. Між тым сігналы з мес- таў гавораць, што ў многіх раёнах не запер- шана падрыхтоўка да сяўбы на такіх раша- вочных участках, як трактарны парк і па- дрыхтоўка пасевнага матэрыяла, не праду- маны да канца пэтанні арганізацыйны пра- цы, расстаноўкай рабачай сілы.

Узровень падрыхтавацца да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы — значыць павільнуць адстагначы ўчасткі, на- хату завяршыць падрыхтоўку і разгарнуць са- цыялістычнае спаборніцтва за большэві- кае правядзенне вясновай сяўбы.

Таварышы калгаснікі і калгасніцы, ра- ботнікі МТС і саўгасаў і спецыялісты сельскай гаспадаркі! Вышэй сіль сацыя- лістычнага спаборніцтва па дастойную сустрачку Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы! Сустранем усенародны агляд пера- мог сацыялістычнага земляробства но- вымі поспехамі на сацыялістычных палях і фермах!

За большэвіцкую сустрачку Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы!

Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна яны з вялікім палітычным уздымам і на- хвапеннем будуюць і ўжываюць са- вецкую ўладу на вызвалялай зямлі.

За кароткі перыяд — 7 месяцаў — партарганізацыя пад кіраўніцтвам і пры ітудэнавай дапамозе ЦК КП(б)Б і ЦК КП(б)Б прарабіла сапраўды каласальную работу па перабудове жыцця на новы, савецкі лад. Дзякачыць сяміўся на ра- боте прамысловасці, залагах у галіне сельскай гаспадаркі; эн аналізаваў пра- блемную работу па разарганізацыі на- роднай асветы, аховы адрароў і інш.

Тав. Ігаў гаварыў таваса аб рабоце камсамольскай арганізацыі, вылучэнні кадраў, залагах у галіне масавай, абарон- ной работы.

Заканчваючы свей даклад, тав. Ігаў падкрэсьліў адказныя залачы, якія ўскла- даюцца на большэвікоў Беларускай аб- ласці. Ні на мінуту нельга забываць аб канітаістычным адукацыі, трэба на справе павільнаць рэвалюцыйную піль- насьць.

Банферэнцыя прыняла тэкст прыві- тальнага лісьва таварышу Сталіну.

А. РАБІНОВІЧ.

## У Совеце Народных Камісарыяў Саюза ССР Аб перабудове работы Эканомсовета пры СНК Саюза ССР

Саўнарком Саюза ССР прыняў паставо- ву «Аб перабудове работы Эканомсовета пры СНК Саюза ССР».

Рабыўленне паркаматаў, рост ліку на- ркаматаў, уварэнне новых Камітэтаў і Упраўленняў пры Саўнаркоме ССР і да- лейшы рост усіх галін прамысловасці і сельскай гаспадаркі ўскладнілі залачы кі- раўніцтва асабіла ў адносных гаспадар- чых паркаматаў і ўстановаў пры Саўнар- коме ССР, і паставы актуальнае пытанне аб уварэнні і аб'яднанні работы мноства гаспадарчых паркаматаў.

Пры існуючым станаўленні, калі Саў- нарком і асабіла, Эканомсовет павінны раздзяляць вялікі круг пытаньняў і ітудэ- няць мось справу з вялікай колькасцю паркаматаў, цэнтральных устаноў і мясцо- вых органаў.—Саўнарком і Эканомсовет не ў стане кантраляваць сапраўднае станаўленні ў гаспадарчых паркаматах, свочасова выкіць іх падрыбы і маю- чыся ў іх некарэктныя магчымасці, а таваса правярць выкананне ім ра- шэнняў Саўнаркома і Эканомсовета, у ре- зультате чаго ў нас яшчэ пільма сапраўд- нага гаспадарчага плана і належнага за- бяспачэння яго выканання. Да таго-ж, на- меснікі Старшыні Саўнаркома, з прычыны сумяшчэння а работай у паркаматах, не маюць магчымасці спантыравацца на кіраўніцтве асобнымі галінамі гаспадаркі.

У мэтах павільнаць работу Саўнар- кома і Эканомсовета па кіраўніцтве гас- падарчых паркаматаў і забяспачэння Эка- номсовету магчымасці ажывіць іць на- лежную ўважу павіль гаспадарчым галі- нам, павільнаць справы павільнаць на- роднай гаспадаркі і справы выканання ўстаноўленых планаў, Саўнарком Саюза ССР паставіў:

1. Уварэнні пры Саўнаркоме Саюза ССР наступныя гаспадарчыя Саветы:

- а) Совет на Металургіі і Хіміі;
- б) Совет на Машынабудуўніцтве;
- в) Совет на Абароннай Прамысловасці;
- г) Совет на Паліўу і Электрагаспадар- чы;
- д) Совет на Таварах Шырокага Спа- жывання;
- е) Совет на Сельскай Гаспадарцы і Зага- тоўках.

2. На гаспадарчыя Саветы пры Саўнар- коме Саюза ССР ускласці функцыі кіраў- ніцтва работай наступных паркаматаў і Гаўноўных Упраўленняў пры Саўнаркоме Саюза ССР:

- а) на Совет на Металургіі і Хіміі ўскласці кіраўніцтва работай: Наркамметалурга, Наркамхімія, Наркаммашаапарма, Наркамэлектрапрама, Галоўнага Упраўлення Сульфідна-спірта- вой і Пітронай Прамысловасці пры СНК Саюза ССР;
- б) на Совет на Машынабудуўніцтве ўскласці кіраўніцтва работай: Наркаммашаапарма, Наркамэлектрапрама, Наркамгаўнаўніцтва, Наркамэлектрапрама;
- в) на Совет на Абароннай Прамысловасці ўскласці кіраўніцтва работай: Наркамваапарма, Наркамзброа, Наркамбонтпрама, Наркамстарапрама;

3. Старшынямі пералічаных у пункце 1-м гаспадарчых Саветаў пры Саўнаркоме Саюза ССР павінны быць намеснікі Стар- шыні Саўнаркома Саюза ССР, якія ўвахо- дзяць у састаў Эканомсовета пры СНК Саюза ССР.

4. Састаў гаспадарчых Саветаў за- перджана СНК Саюза ССР перацэляна ў колькасці ад трох да пяці членаў, з дуплічэннем для членаў Саветаў сумя- шчэння а работай у Дзяржплане пры СНК Саюза ССР.

5. Функцыі гаспадарчых Саветаў пры Саўнаркоме Саюза ССР маюць аператыўны характар. Саветы даюць распараджэнні на падлемаствяных паркаматах, абавяз- ны для гэтых паркаматаў.

6. Гаспадарчыя Саветы апракюцца ў свайй работе ў палітычоты пытаньняў і ў правярэнні выканання на Дзяржплане і Ка- місарыяце Народнага Камісараў Саюза ССР.

7. Гаспадарчыя Саветы пры Саўнаркоме Саюза ССР ствараюць пры сабе Сапраўд- ныяты на палітычоты і правярэнні выка- нання рашэнняў Саветаў пры Саўнаркоме Саюза ССР.

Старшынёй Савета на Металургіі і Хіміі пры СНК Саюза ССР назначан тав. Була- гін Н. А., у сувязі з чым Указам Презы- дэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Старшыні Праў- лэння Дзяржбанка Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Машынабудуў- ніцтве пры СНК Саюза ССР назначан т. Малышэў В. А., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Дзяржката Машынабудуўніцтва Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Абароннай Пра- мысловасці пры СНК Саюза ССР назначан т. Вазнесенні Н. А., з астаўленнем яго на рабоце Старшыні Дзяржплана пры СНК Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Паліўу і Электра- гаспадарчы пры СНК Саюза ССР назначан т. Пярвухін М. Г., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Электрастанцый і Электрапрамыслова- сці Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Таварах Шырокага Спажывання пры СНК Саюза ССР на- значан т. Масыгін А. М., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Таварна-га Камісараў Саюза ССР.

Старшынёй Савета на Сельскай Гаспадарцы і Зага- тоўках пры СНК Саюза ССР назначан т. Пярвухіна Міхаіла Георгі- явіча намеснікам Старшыні Савета На- родных Камісарыяў ССР, аслаблені яго

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета на Металургіі і Хіміі пры СНК Саюза ССР назначан тав. Була- гін Н. А., у сувязі з чым Указам Презы- дэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Старшыні Праў- лэння Дзяржбанка Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Машынабудуў- ніцтве пры СНК Саюза ССР назначан т. Малышэў В. А., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Дзяржката Машынабудуўніцтва Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Абароннай Пра- мысловасці пры СНК Саюза ССР назначан т. Вазнесенні Н. А., з астаўленнем яго на рабоце Старшыні Дзяржплана пры СНК Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Паліўу і Электра- гаспадарчы пры СНК Саюза ССР назначан т. Пярвухін М. Г., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Электрастанцый і Электрапрамыслова- сці Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Таварах Шырокага Спажывання пры СНК Саюза ССР на- значан т. Масыгін А. М., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Таварна-га Камісараў Саюза ССР.

Старшынёй Савета на Сельскай Гаспадарцы і Зага- тоўках пры СНК Саюза ССР назначан т. Пярвухіна Міхаіла Георгі- явіча намеснікам Старшыні Савета На- родных Камісарыяў ССР, аслаблені яго

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета на Металургіі і Хіміі пры СНК Саюза ССР назначан тав. Була- гін Н. А., у сувязі з чым Указам Презы- дэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Старшыні Праў- лэння Дзяржбанка Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Машынабудуў- ніцтве пры СНК Саюза ССР назначан т. Малышэў В. А., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Дзяржката Машынабудуўніцтва Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Абароннай Пра- мысловасці пры СНК Саюза ССР назначан т. Вазнесенні Н. А., з астаўленнем яго на рабоце Старшыні Дзяржплана пры СНК Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Паліўу і Электра- гаспадарчы пры СНК Саюза ССР назначан т. Пярвухін М. Г., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Электрастанцый і Электрапрамыслова- сці Саюза ССР;

Старшынёй Савета на Таварах Шырокага Спажывання пры СНК Саюза ССР на- значан т. Масыгін А. М., у сувязі з чым Указам Презыдэнта Вярхоўнага Савета Саюза ССР ён аслаблені ад абавязкаў Народнага Камісара Таварна-га Камісараў Саюза ССР.

Старшынёй Савета на Сельскай Гаспадарцы і Зага- тоўках пры СНК Саюза ССР назначан т. Пярвухіна Міхаіла Георгі- явіча намеснікам Старшыні Савета На- родных Камісарыяў ССР, аслаблені яго

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

### УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ОБ НАЗНАЧЕНИИ ТАВ. МАЛЫШЕВА В. А. НАМЕСНИКА СТАРШЫНИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ССР

Назначить тав. Малышэва Вячаслава Аляксандравіча намеснікам Старшыні Са- вета Народных Камісарыяў ССР, аслаблені яго

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

### УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ОБ НАЗНАЧЕНИИ ТАВ. ПЯРВУХИНА М. Г. НАМЕСНИКА СТАРШЫНИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ССР

Назначить тав. Пярвухіна Міхаіла Георгі- явіча намеснікам Старшыні Савета На- родных Камісарыяў ССР, аслаблені яго

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

### УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ОБ НАЗНАЧЕНИИ ТАВ. КАСЫГИНА А. М. НАМЕСНИКА СТАРШЫНИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ССР

Назначить тав. Масыгін Аляксей Ні- калаевіча намеснікам Старшыні Савета На- родных Камісарыяў ССР, аслаблені яго

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

### УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ОБ АСЛАБНЕНИИ НАМЕСНИКА СТАРШЫНИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ССР ТАВ. БУЛГАНИНА Н. А. АД ОБЯЗАННОСТИ СТАРШЫНИ ПРАУЛЕНИЯ ДЗЯРЖАУНАГА БАНКА ССР

Аслаблені намесніка Старшыні Савета Народных Камісарыяў ССР тав. Булагіна Нікалая Аляксандравіча ад абавязкаў

Старшынёй Савета Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Санратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

### УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ОБ НАЗНАЧЕНИИ СТАРШЫНИ ПРАУЛЕНИЯ ДЗЯРЖАУНАГА БАНКА ССР ТАВ. СОКОЛОВА Н. К.

Назначить старшынёй праўлення Дзяржаўнага Банка ССР тав. Сокалава Нікалая Іааннавіча.

### УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО КАМИССАРИАТА ЭЛЕКТРАСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРАПРАМЫСЛОВАСИ ССР У НАРОДНЫХ КАМИССАРИАТОВ ЭЛЕКТРАСТАНЦИЙ ССР



# АБ ЗАЦВЕРДЖЭННІ ДА ШЫРОКАГА ПАКАЗУ УДЗЕЛЬНІКАЎ УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎКІ, ПРАДСТАЎЛЕНІХ СОВЕТАМ НАРОДНЫХ НАМІСАРАЎ БЕЛАРУСКАЙ ССР

## Пастанова Галоўнага Камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ад 27 сакавіка 1940 г.

### Зацвердзіць да шырокага паказу ў павільёне „Беларуская ССР“

- Тураўскі раён, Палескай абласці.
- Напрэў Л. Н., старшыня Тураўскага выканкома раённага савета дэпутатаў працоўных.
- Дворнін Г. Л., першы сакратар Тураўскага РК КП(б)Б.
- Грашчэнка Ф. В., заг. Тураўскім райземадзелам.
- Паўлавец С. А., ст. аграном Тураўскага райземадзела.
- Беларуская МТС, Бялыніцкага раёна.
- Новіцаў А. А., дырэктар Беларускай МТС.
- Міналеў В. В., нам. дырэктара па палітчасты Беларускай МТС.
- Малого І. Я., ст. аграном Беларускай МТС.
- Тарасенка Н. Е., старшы механік Беларускай МТС.
- Зайцаў С. А., бригадзір Беларускай МТС.
- Тарасенка А. А., трактарыст Беларускай МТС.
- Дзюбенюў М. І., трактарыст Беларускай МТС.
- Масенка І. М., трактарыст Беларускай МТС.
- Грыньвіч Ф. Д., трактарыст Беларускай МТС.
- Чыраў П. К., трактарыст Беларускай МТС.
- Вітэкус П. С., ільноперабільчык Беларускай МТС.
- Часлаўскі П. Я., камбайнер Беларускай МТС.
- Бычочыні П. Е., камбайнер Беларускай МТС.
- Вінаградэва Е. М., звынявая калгаса імяні Кірава, Кіраўскага раёна.
- Нагас «2-я пцігонда», Магілёўскага раёна.
- Войман М. Е., старшыня калгаса «2-я пцігонда», Магілёўскага раёна.
- Стараніна І. З., машыніст машыны Антонава калгаса «2-я пцігонда», Магілёўскага раёна.
- Сіманюк О. Е., звынявая калгаса «Чырвоны сармавец», Чэрнышкаўскага раёна.
- Гаварова А. С., звынявая калгаса «Перамога», Шклоўскага раёна.
- Музей С. І., трактарыст-ільноперабільчык Боравіцкай МТС, Дрысенскага раёна.
- Калгас «Ленінскі шлях», Шклоўскага раёна.
- Аўдзёнка С. Н., старшыня калгаса «Ленінскі шлях», Шклоўскага раёна.
- Ланюшка А. М., бригадзір калгаса «Ленінскі шлях», Шклоўскага раёна.
- Аўдзёнка Д. Н., звынявая калгаса «Ленінскі шлях», Шклоўскага раёна.
- Бураноўская Т. І., адказная па ільну 1-й бригады калгаса «Брыгадзір», Аршанскага раёна.
- Калгас імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Нарані І. Н., старшыня калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Хаўстаў І. М., загадчык хатай-лабараторыі калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Лягушэў Д. І., бригадзір калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Разумоў Ф. Н., бригадзір калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Цыганова Н. М., адказная па ільну 1-й бригады калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Мішона П. І., адказная па ільну 2-й бригады калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Шуаў І. А., звынявая калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Нарданюў Т. А., машыніст машыны Антонава калгаса імяні Валадарскага, Магілёўскага раёна.
- Калгас «Чырвоны партызан», Мінскага раёна.
- Бейне С. І., старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Мінскага раёна.
- Міхайлюк П. С., бригадзір калгаса «Чырвоны партызан», Мінскага раёна.
- Калгас «Савецкая Беларусь», Тураўскага раёна.
- Сасновіч А. В., бригадзір калгаса «Савецкая Беларусь», Тураўскага раёна.
- Нарыс С. Г., бригадзір калгаса «Савецкая Беларусь», Тураўскага раёна.
- Муршан П. Н., бригадзір калгаса «Савецкая Беларусь», Тураўскага раёна.
- Беларуская дзяржаўная селекцыйная вопытная станцыя «Засэр», Рухэнскага раёна.
- Свірыні Я. Н., загадчык групай бабовых культур, старшы навуковы работнік Беларуска-селекцыйнай станцыі Рухэнскага раёна.
- Альсмік П. І., навуковы супрацоўнік Беларуска-селекцыйнай станцыі Рухэнскага раёна.
- Мігуцін В. Я., навуковы работнік Беларуска-селекцыйнай станцыі Рухэнскага раёна.
- Трапашка І. Н., старшы навуковы супрацоўнік па арагратыцы азямных культур Беларуска-селекцыйнай станцыі Рухэнскага раёна.
- Дрысенскі дзярж. сортавыправальны ўчастак зернавых культур, Дрысенскага раёна, Віцебскай абласці.
- Агнёў І. М., загадчык Дрысенскім сортавыправальным участкам Дрысенскага раёна.
- Ніборскі В. Н., аграном Дрысенскага сортавыправальнага ўчастка Дрысенскага раёна.
- Калгас імяні Беларускай Асобай Ваеннай Аіругі, Любанскага раёна, Мінскай абласці.
- Анісімаў Т. Д., старшыня калгаса імяні БАВА, Любанскага раёна.
- Дудзіч І. М., даярка калгаса імяні БАВА, Любанскага раёна.
- Соўгас імяні 10-годдзя БССР, Любанскага раёна.
- Сміроў Т. Е., дырэктар соўгаса імяні 10-годдзя БССР, Любанскага раёна.
- Моліч В. А., трактарыст і вадзіцель машыны БР2 соўгаса імяні 10-годдзя БССР, Любанскага раёна.

- Анісімаў А. Ф., бригадзір калгаса «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна.
- Байноўская В. В., звынявая калгаса «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна.
- Мідановіч А. Х., звынявая калгаса «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна.
- Жарынаў Б. П., бригадзір калгаса «Прагрэс», Дрыбінскага раёна.
- Матрунчыні Я. В., бригадзір-хмелявоў калгаса імяні Леніна, Мінскага раёна.
- Калгас імяні Тэльмана, Брагінскага раёна, Палескай абласці.
- Дзалец Н. С., старшыня калгаса імяні Тэльмана, Брагінскага раёна.
- Ганчароў А. А., бригадзір калгаса імяні Тэльмана, Брагінскага раёна.
- Радчанка О. Д., бригадзір калгаса імяні Тэльмана, Брагінскага раёна.
- Шпандаруі Ф. Б., заг. МТФ калгаса імяні Тэльмана, Брагінскага раёна.
- Граньнін Т. Я., звынявая калгаса імяні Тэльмана, Брагінскага раёна.
- Племінны свінсоўгас «Ціманав», Клімавіцкага раёна, Магілёўскай абласці.
- Мосін Ф. М., дырэктар соўгаса «Ціманав», Клімавіцкага раёна.
- Ноўгародскі Ф. С., загадчык свінафермай племсоўгаса «Ціманав», Клімавіцкага раёна.
- Масюціна Е. Т., бригадзір-свінар калгаса «Ціманав», Клімавіцкага раёна.
- Філіпава А. Д., свінарка соўгаса «Ціманав», Клімавіцкага раёна.
- Батуцін Н. Е., орыганосец, дырэктар Вярхоўнага Савета ССР, старшы конох калгаса «Октябрь», Прапойскага раёна.
- Магілеўца Е. А., старшы аграном Талачынскага райза.
- Гарбачоў Ф. І., культуртэхнік дугаса «Ведрыч», Васілевіцкага раёна.
- Маміноў Андрэй Ільіч, культуртэхнік дугаса «Ведрыч», Васілевіцкага раёна.
- Бічын Н. Ф., трактарыст Уздзенскай МТС, Уздзенскага раёна.
- Мірончыч Г. А., звынявая калгаса «7-ы з'езд Саветаў», Старадарожскага раёна.
- Насіччанка М. П., старшы аграном насеннавоўскага соўгаса «Межэва», Аршанскага раёна.
- Кургануў С. І., старшы аграном Асіпавіцкага райза.
- Гаўсініч А. В., начальнік Бабруйскага райземадзела.
- Кітаўуў Г. С., раённы ветурач Чырвонааслободскага райза.
- Власава А. І., загадчык ветрайліцкай Чырвонааслободскага райза.
- Малочна-таварная ферма калгаса «1 мая», Слуцкага раёна, Мінскай абласці.
- Стурач С. Ш., старшыня калгаса «1 мая», Слуцкага раёна.
- Варавей В. Н., заг. СТФ калгаса «1 мая», Слуцкага раёна.
- Мунасей Ф. А., заг. МТФ калгаса «1 мая», Слуцкага раёна.
- Грыбшчын Д. Л., бригадзір калгаса «1 мая», Слуцкага раёна.
- Цыганова О. М., свінарка калгаса «1 мая», Слуцкага раёна.
- Чыж М. А., свінарка калгаса «1 мая», Слуцкага раёна.
- Племінная конегалоўная ферма калгаса імяні Дзержынскага, Слуцкага раёна, Мінскай абласці.
- Гун В. І., заг. конефермай калгаса імяні Дзержынскага, Слуцкага раёна.
- Аўдэючыя таварная ферма калгаса «Чырвоны ўхоў», Кіраўскага раёна, Магілёўскай абласці.
- Корзун В. Н., заг. аўнафермай калгаса «Чырвоны ўхоў», Кіраўскага раёна.
- Легіч В. А., аўчар калгаса «Чырвоны ўхоў», Кіраўскага раёна.
- Пасена калгаса «Соцыялізм», Старадарожскага раёна, Мінскай абласці.
- Аляксандраў Т. М., заг. пасекай калгаса «Соцыялізм», Старадарожскага раёна.
- Калгас «Большэвік», Барысаўскага раёна, Мінскай абласці.
- Данюшка Н. В., старшыня калгаса «Большэвік», Барысаўскага раёна.
- Начан С. Е., звынявая калгаса «Большэвік», Барысаўскага раёна.
- Дубеня С. І., бригадзір калгаса «Большэвік», Барысаўскага раёна.
- Калгас імяні АДПУ, Мінскага раёна, Мінскай абласці.
- Карбановіч Ф. Ф., старшыня калгаса імяні АДПУ, Мінскага раёна.
- Стралец І. П., заг. МТФ калгаса імяні АДПУ, Мінскага раёна.
- Жыдовіч А. Н., звынявая калгаса імяні АДПУ, Мінскага раёна.
- Адамовіч М. І., член калгаса імяні АДПУ, Мінскага раёна.
- Калгас імяні Варашылава, Нараўлянскага раёна, Палескай абласці.
- Грыч А. Е., савадох калгаса імяні Варашылава, Нараўлянскага раёна.
- Шынуі Г. Г., бригадзір-савадох калгаса імяні Варашылава, Нараўлянскага раёна.
- Беларуская вопытная плодгаронная станцыя.
- Сакалоў Т. Н., дырэктар Беларускай вопытнай плодгароннай станцыі.
- Субарова З. П., заг. аддзелам селекцыі Беларускай плодгароннай станцыі.
- Скырнічэна Л. А., заг. аддзелам арагратыкі гароднічых культур Беларускай вопытнай плодгароннай станцыі.
- Дамініюскі Г. А., заг. аддзелам селекцыі і насеннаводства гароднічых культур Беларускай вопытнай плодгароннай станцыі.
- Музалёўскі В. М., заг. аддзелам пчалаводства, навуковы работнік Беларускай вопытнай плодгароннай станцыі.
- Калгас «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна, Мінскай абласці.
- Трушчэвіч Ф. Т., старшыня калгаса «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна.
- Тячохуў К. Е., бригадзір калгаса «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна.
- Мухля Е. Х., бригадзір калгаса «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна.

### ЗАЦВЕРДЗІЦЬ ДА ШЫРОКАГА ПАКАЗУ У ПАВІЛЬЁНЕ «ЛЕН І КАНОПЛЯ»

- Калгас «Бараньбіт», Талачынскага раёна, Віцебскай абласці.
- Дубавец Нікалай Антонавіч, старшыня калгаса «Бараньбіт», Талачынскага раёна.
- Гіп Дэвід Майсэвіч, член калгаса «Бараньбіт», Талачынскага раёна.

ГАЛОЎНЫ КАМІТЭТ УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎКІ.

### ДЗЕ-Ж БАРАЦЬБА ЗА ВЫКАНАННЕ ЎЗЯТЫХ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАЎ?

ГАРАДОК. (Нар. «Звязда»). Калгасам Гарадоўскага раёна ў 1939 годзе ўключыліся ва ўсесаюзнае сацыялістычнае спаборніцтва за высокі сталежкі ўраджаі. У сагдаючыя з калгаснікамі Мехавіцкага раёна запісана:

«У 1940 годзе дабіцца ўраджайнасці ў сярэднім па раёну: ільноважына — 5 цнт. ільноссема — 5,5 цнт. з гектара. У 15 калгасах дабіцца: 7 цнт. валакна і 7,5 цнт. ільноссема з гектара; у 5 калгасах — 8 цнт. валакна і 8,5 цнт. ільноссема і ў 5 калгасах — 10 цнт. валакна і 10 цнт. ільноссема з гектара.»

Гэтыя лічбы зусім рэальныя, іх пацвяржаюць вынікі 1939 года. У калгасах імяні Варашылава, Селічанскага сельсавета, у мінулым годзе сярэньні ўраджэйны ільну склаў 4,2 цнт. з гектара, а ў звыня тав. Карава — каля 5 цнт. з гектара. Такі ж ураджэйны ільноважына зьялі звыня Сяргеевіч і Гапузі з калгаса «Чалюскінец», Кабышчанскага сельсавета. Раў калгасаў — «Перадняя мая», «Чырвоная ніва», «Пабэда», імяні Варашылава і іншыя зьялі дзяржаўнае ільнострацтва чаргавым нумарам, што ў пераходзе на ільноважына раўнясна 26 нумару.

Аднак у палым па раёну ўраджэйны ільну быў вельмі нізкім. Па ільноважыну ён склаў усюго 2,07 цнт. і па ільноссема — 2,3 цнт. з гектара.

У сацыялістычным дагаворы намечана правесці рад арагратычных мерапрыемстваў, якія павінны забяспечыць запэўніванне па бітчы поў ураджаі. На жаль, многія з іх практычна не ажыццяўляюцца. Пацвердзіць гэта фактамі. Па даных раёна, у раёне нехавае 1.400 цнт ільноссема. Калгасам «Новыя Варавыя», імяні Калініна, «Пахар», «Азеркі», імяні Варашылава і іншым прадстаўлена магчымасць абмяняць у Загольіны наўяны ў іх лісьні зернавых на ільноссема. Гэта не зроблена. Віна ў першую чаргу ляжае на раёна. Справа ў тым, што яшчэ 8 краўніка з абста атрымана план абмяну раёна па гэты зьезд не пачуўаў аб выкананні яго. У Загольіны вельмі такаса 10 тон ільноссема для прадажу калгасам за наў-



Надрыхтоўка да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве. НА ЗДЫМКУ: заслужаным артыстам БССР тт. Младок Р. В. (справа) у ролі Надзеі і М. І. Дамініч у ролі Андрэя. Справа 2-га акта оперы «Кветка пшчавы». Фото І. Салвейчыка.

### ДА ДЭКАДЫ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА У МАСКВЕ

### МАСТАЌІ І АРХІТЭКТАРЫ ДА ДЭКАДЫ

Да прадстаяча агляду беларускага мастацтва ў Маскве рыхтуюцца не толькі тэатры, але таксама і беларускія мастакі і архітэктары. У адным з павільёнаў Цэнтральнага парка культуры і адпачынку чырвонай сталіцы адрыецца вялікая выстаўка выяўленчага мастацтва, якая асабліва прываблівае Маскву з дасягнутымі жыццёвымі, скульптурнымі і архітэктурнымі дасягненнямі.

Значная работа па падрыхтоўцы да гэтай выстаўкі ўжо зроблена. Мастацкім саветам, а затым выстаўковым дэпартаментам прынята для выстаўкі звыш 1000 работ.

Вялікую цікавасць несумненна выкліка ў гледача перагісторыя беларускага сацыялістычнага мастацтва. На выстаўцы будучы паказаны работы мастакоў дзяржаўна-адукацыйнага Беларускага мастацкага тэатра і дзяржаўнага Беларускага мастацкага вучылішча. Назавем тут вядомыя імяны мастакоў, якія ўдзельнічаюць у гэтай выстаўцы. Гэтыя імяны вядомыя ў Беларусі і ў краінах замежжя. Гэтыя імяны вядомыя ў краінах замежжя. Гэтыя імяны вядомыя ў краінах замежжя.

Найбольшым узорам мастацтва пераважна ў перыяд з'яўляюцца творчасць асноўнапалажніка дэкаратыўнага рэалізму ў Беларусі мастацтва Юрыя Майсэвіча Пана, затым работы Я. Кругера і Л. Альпервіча. Сучаснае мастацтва Беларусі будзе прадстаўлена творамі жывапісцаў В. Волкава, І. Лейтмана, І. Ахрэмыча, Е. Зайнава, Н. Пашкевіча, скульптураў А. Грубе, З. Агюра, А. Галева і многіх іншых. З вядомых кампазіцый, акаваных чарас мастакамі, несумненна цікавыя выклікаюць карціны «Уступленне Чырвонай Арміі ў Мінск» — С. Зайнава, «Сустрача таварыш Сталіна з беларускімі чырвонымі партызанамі» — Н. Пашкевіч, «Прапоўня Залатыя Беларусі сустрэчаю Чырвоную Армію» — М. Манасона.

Найбольшым узорам мастацтва пераважна ў перыяд з'яўляюцца творчасць асноўнапалажніка дэкаратыўнага рэалізму ў Беларусі мастацтва Юрыя Майсэвіча Пана, затым работы Я. Кругера і Л. Альпервіча. Сучаснае мастацтва Беларусі будзе прадстаўлена творамі жывапісцаў В. Волкава, І. Лейтмана, І. Ахрэмыча, Е. Зайнава, Н. Пашкевіча, скульптураў А. Грубе, З. Агюра, А. Галева і многіх іншых. З вядомых кампазіцый, акаваных чарас мастакамі, несумненна цікавыя выклікаюць карціны «Уступленне Чырвонай Арміі ў Мінск» — С. Зайнава, «Сустрача таварыш Сталіна з беларускімі чырвонымі партызанамі» — Н. Пашкевіч, «Прапоўня Залатыя Беларусі сустрэчаю Чырвоную Армію» — М. Манасона.

Найбольшым узорам мастацтва пераважна ў перыяд з'яўляюцца творчасць асноўнапалажніка дэкаратыўнага рэалізму ў Беларусі мастацтва Юрыя Майсэвіча Пана, затым работы Я. Кругера і Л. Альпервіча. Сучаснае мастацтва Беларусі будзе прадстаўлена творамі жывапісцаў В. Волкава, І. Лейтмана, І. Ахрэмыча, Е. Зайнава, Н. Пашкевіча, скульптураў А. Грубе, З. Агюра, А. Галева і многіх іншых. З вядомых кампазіцый, акаваных чарас мастакамі, несумненна цікавыя выклікаюць карціны «Уступленне Чырвонай Арміі ў Мінск» — С. Зайнава, «Сустрача таварыш Сталіна з беларускімі чырвонымі партызанамі» — Н. Пашкевіч, «Прапоўня Залатыя Беларусі сустрэчаю Чырвоную Армію» — М. Манасона.

Найбольшым узорам мастацтва пераважна ў перыяд з'яўляюцца творчасць асноўнапалажніка дэкаратыўнага рэалізму ў Беларусі мастацтва Юрыя Майсэвіча Пана, затым работы Я. Кругера і Л. Альпервіча. Сучаснае мастацтва Беларусі будзе прадстаўлена творамі жывапісцаў В. Волкава, І. Лейтмана, І. Ахрэмыча, Е. Зайнава, Н. Пашкевіча, скульптураў А. Грубе, З. Агюра, А. Галева і многіх іншых. З вядомых кампазіцый, акаваных чарас мастакамі, несумненна цікавыя выклікаюць карціны «Уступленне Чырвонай Арміі ў Мінск» — С. Зайнава, «Сустрача таварыш Сталіна з беларускімі чырвонымі партызанамі» — Н. Пашкевіч, «Прапоўня Залатыя Беларусі сустрэчаю Чырвоную Армію» — М. Манасона.

### Балетмейстар Н. А. Алексютовіч

У сямі батрака ў вёсцы Бахарэвічы Пухавіцкага раёна ў 1884 годзе нарадзіўся Канстанцін Андрэевіч Алексютовіч. Вяліка Канстанціна Андрэевіча працаваў батраком у мястэчку Лудачы. З васьмі год падаскама у мястэчку пачаў Алексютовіч сваю працоўную дзейнасць.

Кастусь пачаў любівацца характэрным прыроды, пачаў і прыгожым народным песні і казкі, на якія вялікімі майстрамі аказаліся старыя пастухі, захапляўся людзіннымі, поўнымі адымі і ліхасці народнымі танцамі. На вёсцы Кастусь быў першым завадзікам танцаў на вечарынах. Даводзілася часам краем вонка бацька танчы на балах у графа Чапскага. Алізай яго марай стала — быць танцоўра.

У воль у 1901 годзе Кастусь унёс з лому ў Кіеў у палей наступіць на вучобу, але з гэтага нічога не атрымаўся. Сялянскага танца нікуды не прынялі. З Кіева ён вярнуўся ў Мінск. Артыст Петраградскага балета Сакалоўскі, які працаваў тады ў Мінску, прыкмету маладога зольнага хлопца і пачаў яго вучыць. Праз некалькі год сур'ёзнай вучобы і работы над сабой К. А. Алексютовіч закончыў курс і атрымаў дыплом выкладчыка балетных танцаў. Адукацыя яго была зусім недастатковай — гэта добра разумее малады Алексютовіч, і ў 1910 годзе ён паступіў у Петраградскую мастацкую балетную школу. Там Алексютовіч вучыўся ў майстроў П. А. Маржоніка, І. С. Новікава, балетмейстараў Фокіна, Легета і іншых.

Па сканчэнні курса навучання ў 1914 годзе ён працуе ў Мінску ў жаночай

гімназіі Раймана. У 1916 годзе пераязджае ў Саратаў і працуе балетмейстрам у тэатры. Толькі пасля вызвалення Беларусі ад беларускага Канстанціна Андрэевіча прыязджае ў Мінск, дзе працуе і да сённяшняга дня.

Дойгі час ён працаваў у 1-м Беларуска-дзяржаўным тэатры, затым у ТРАМ'е, у гуртках самадзейнасці. Зараз песьні і казкі, на якія вялікімі майстрамі аказаліся старыя пастухі, захапляўся людзіннымі, поўнымі адымі і ліхасці народнымі танцамі. На вёсцы Кастусь быў першым завадзікам танцаў на вечарынах. Даводзілася часам краем вонка бацька танчы на балах у графа Чапскага. Алізай яго марай стала — быць танцоўра.

У тэатры Канстанцін Андрэевіч паставіў балеты: «Чатыры пары года», «Фея ількі», «Ажываючы фарфор», «Зачараваны лес». Многа добрых танцоўраў, зараз артыстаў Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета, свае першыя творчыя крокі зрабілі пад кіраўніцтвам Канстанціна Андрэевіча (Дрэчын, Уэунава, Хіраско і іншыя).

К. А. Алексютовіч упершыню паставіў і паказаў на сцэне «Лявоніху», «Юрачу», «Крыжачок», «Бульбу», «Танцаўнікі» і рад іншых. Свае выдатныя работы Канстанцін Андрэевіч не раз паказаў у Маскве перад кіраўнікамі партыі і ўрада, перад таварышам Сталіным.

К. А. Алексютовіч зараз у поўным росквіце сваіх творчых сіл, аб гэтым яскрава сведчаць танцы, надрыхтаваныя ім для заключнага канцэрта дэкады беларускага мастацтва ў Маскве.

Вялікая заслуга тав. Алексютовіча ў тым, што беларускія народныя танцы сталі зараз звышымі і любімымі ва ўсіх рэспубліках ССР.

І. ЛЮБАН,

ЗАРУБЯЖОМ

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў СКАНДЫНАВІІ

ГЕРМАНСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

БЕРЛІН, 18 красавіка. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе:

Раніцою 10 красавіка да Нарвіка ўпершыню наблізіліся англіійскія крэйсеры і эсміны. Пасля жорсткага бою палат аангічан удалося абыць. Тры англіійскія эсміны былі патоплены, адзін атрымаў цяжкія пашкоджанні. Два германскія эсміны былі пашкоджаны і вышлі са строю. Паслядоўнымі затым атакі аангічан на мора і ў паветры былі адбіты. 13 красавіка аангічан, атрымаўшы пашкоджанні, перайшлі ў буйнае наступленне. Германскія эсміны перагвардзілі англіійскія ваенна-марскія сілы ўваход у гавань. Англічанам не ўдалося патапіць ні аднаго германскага карабля.

17 красавіка значныя вучоныя англіійскія узброеных сіл праваілі ў першы раз разбіць дэсант у раёне Нарвіка. Спробы перацягнуць былі адбіты.

Павятыры падлет перацягнуць на Транхейм 17 красавіка не меў поспеху.

Раніцою 17 красавіка англіійскія крэйсеры бамбарыравалі Ставангер з вайлівай дыстанцыі. 4 германскія самалёты былі разбураны. У адказ на гэта германскія ваенна-паветраныя сілы атакавалі англіійскія караблі ў раёне Ставангера. Адзін англіійскі крэйсер быў патоплен. Апрача таго былі пашкоджаны крэйсеры першага і другога класа, а таксама адзін перыярыйскі эсмінец.

У раёне Осло і Кансвінгера германскія войскі паспяхова прадаўжалі працоўнае.

Германскія самалёты атакавалі два нарвежскія мінасоцы на паўночных ўсход ад Арэндала. Адзін мінасоц атрымаў цяжкія пашкоджанні і быў пакінут камандай.

БЕРЛІН, 19 красавіка. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе, што на поўнач ад Нарвіка германскія самалёты атакавалі перыярыйскія ваенна-марскія сілы і транспартныя, якія падрыхтавалі высадку дэсанту. Непрыярыйскія судны цяжка пашкоджаны. Адна паловная лодка затоплена. Германскія войскі, якія знаходзіліся ў раёне Бергена і Ставангера, прадаўжалі працоўнае на ўсёх напрамках. У раёне Осло германскія войскі быстра прадаўжалі ўперад ў паўночна-ўсходнім і паўночна-заходнім напрамках. Тэрыторыя на паўднёвы ўсход ад Осло занята аж да шведскай граніцы.

скай граніцы. У гэтым раёне захвачаны ў нарвежскай 83 гарматы, 80 кулямётаў, 20 тысяч артылерыйскіх снарадаў і каля 1 мільёна патронаў. Германскія ваенна-марскі флот знішчыў у Скагераку і Катгаге тры перыярыйскія паловныя лодкі. У Харангер-фіёрдзе знішчаны нарвежскія мінасоцы.

Як паведамляе Германскае інфармацыйнае бюро, германскія войскі занялі ў Осло-фіёрдзе кранасі Оскаревор і Дробек.

БЕРЛІН, 18 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро абвясціла афіцыйнае інфармацыйнае паведамленне, перадавае 16 красавіка лонданскай радыёстанцыі, згодна якому англіійскія ваенныя караблі былі бакіраваны порце ў Рамбас-фіёрдзе і што пад прыкрыццём артылерыйскіх англіійскіх войскі былі высадзілі ў Нарвіку. Далей у англіійскім паведамленні ўказваецца, што германскія войскі адшлі ў горы і апынуліся такім чынам аіспунутымі паміж англіійскімі і нарвежскімі часцямі. На гэтым поведзе ў інфармацыйных кругах Германіі заўважаюць, што англіійскія ваенна-марскія сілы беспаспяхова абстралялі Нарвік. Я Нарвіка 16 красавіка англічане не праваілі высадзіць дэсант. Нарвік 16 красавіка, як і сёння, знаходзіцца ў руках немцаў. Нарвежскія войскі, аб якіх паведаўлялася, што яны былі бакіраваны немцаў у час заняцця чыгуны, ідучай з Нарвіка да шведскай граніцы, былі рассяяны. Частва нарвежскіх войск была знішчана, другая ўзята ў палон, астатнія перайшлі шведскую граніцу.

ПРЫБЫЦЦЕ ГЕРМАНСКІХ БРОНТАННАВЫХ ЧАСЦЕЙ У НАРВЕГІЮ

БЕРЛІН, 17 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамляе, што германскія войскі, якія знаходзіліся ў Осло, падоўжылі прыбываць туды 16 красавіка бронтаннавымі часцямі.

МАРСКІ БОЙ ля ПАУДНЕВА-ЗАХОДНЯГА УЗЬЯР'ЯЖА НАРВЕГІІ

БЕРЛІН, 18 красавіка. (ТАСС). Афіцыйнае паведамленне, што ўчора паміж марскімі сіламі саюзнікаў і германскіх марскіх і паветраных флотам адбываліся вайлівыя баі ў раёне паўднёва-заходняга берагу Нарвегіі. Адзін англіійскі крэйсер быў знішчаны, 2 другія крэйсеры і лінейны карабль пашкоджаны.

АНГЛІЙСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

ЛОНДАН, 18 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Ройтэр сфармавала, што германскія бронтаннавыя пашкоджаны на мінулым тыдні англіійскімі лінейкара «Рыланд», знаходзіцца палізу Транхейма. Барна броненосца — пад вадой. У будзе Транхейма знаходзіцца паскарчынны на мель германскі крэйсер, а таксама тры германскія эсміны.

Агенцтва перадае, што англіійскія часткі, якія высадзіліся, умяшчаліся ў раёне Нарвіка, але германскія войскі ўсё яшчэ прадаўжалі ўтрымліваць частку горада. Англіійскія войскі высадзіліся на паўночны ўсход ад Нарвіка і прабуюць абружыць аперуючыя ў гэтым раёне германскія часткі. Як паведамляюць, дзве групы германскіх маркоў перайшлі шведскую граніцу і былі ініцыяваны.

ЛОНДАН, 18 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Ройтэр, англіійскія войскі, якія высадзіліся ў Нарвіку, праследуюць аступаючыя германскія часткі. Англіійскія часткі ў Паўночнай Нарвегіі ўсталявалі кантакт з нарвежскай арміяй. Паведамаецца, што ў раёне Эльверума (у ста кілометрах на паўночных ўсход ад Осло) разгарнуўся вайлівы бой паміж германскімі і нарвежскімі войскамі. Паведамаецца, што ў раёне Хельфас палізіла германскія часткі. Усё чыгуначнае майстэрства паміж Транхейма і Стурліена (на шведскай граніцы) знаходзіцца ў германскіх руках. У вянку паветранай бамбарыроўкі немцам удалося ўчора прымуціць замяўчыць нарвежскія фарты ў Хегра. Лічаль, што нарвежскія войскі пакінулі займаўшыя імі пазіцыі ў крайняй паўднёва-ўсходняй частцы Нарвегіі.

АНГЛІЙСКІ ДРУК аб ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯХ У НАРВЕГІІ

ЛОНДАН, 17 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Ройтэр паведамае, што на вучыц Нарвіка адбываецца жорсткі бой паміж англіійскімі і германскімі войскамі. Германскія войскі, утрымліваючы чыгуначную станцыю, як мяркуюць, налічваюць 2.500 чалавек.

ЛОНДАН, 17 красавіка. (ТАСС). Раз'ясненні англіійскіх ваенных улад, што прычыннай прыянасці становіцца ў Нарвіку з'яўляецца жаданне ўтраіць ад немцаў з'яўляюцца каманданты саюзнікаў, усімі не задаволены асабліва адвадасца ў сувязі з паведамленнем агенцтва Ройтэр паведамае, што перадавалася сёння на радыё, аб тым, што германскія войскі ў Нарвіку толькі зараз, па чутках, пачалі пад наіскам англіійскіх войск аступаць у напрамку да чыгуначнай станцыі. Трыба памініць, што яшчэ два дні назал было аб'яўлена аб бегстве германскіх войск з Нарвіка ў горы пасля прыбыцця ў Нарвік англіійскіх ваенных караблёў.

Сёння ў пералавым газеце «Дэйлі экспрэс» пашыраўнае сваё чытачоў, каб яны не чакалі неадкладных рэзультатаў ад дзеянняў войск саюзнікаў у Нарвегіі. Германскія войскі, — дадае газета, — не могуць быць вышнесены з Нарвегіі ў некалькі дзён.

Спецыяльны карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамляе з Стакгольма, што асабліва багатай аздабляюч, якую захапіла Германія ў Нарвегіі, з'явіліся запасы вакага гаручага. У сувязі з вайной у Еўропе Нарвегія стварыла на некалькі год запасы нафтапрадуктаў і змазачных масел. Апрача таго, у Нарвегіі былі створаны запасы зярна, баваўны, кава і табаку на некалькі год.

Камюніке ўрада Нюгордсвальда

ЛОНДАН, 19 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Ройтэр перадае, што ў камюніке нарвежскага ўрада ўказваецца: «У розныя пункты узьяр'яжа Нарвегіі прадаўжаецца высадка англіійскіх войск. Нарвежскія войскі на сушы і на мора ўсталявалі кантакт з англічанамі. Урад атрымаў паведамленне ад камандавання нарвежскай арміяй на Поўначы аб тым, што ў гэтых раёнах правядзеныя мабілізацыяныя захады, а таксама, што каманданне нарвежскіх войск лічыць, што вайлівыя пунты ўз'яр'яжа Нарвегіі прадаўжаюцца высадка англіійскіх войск. Працоўнае германскіх войск прадаўжаецца марудна. Зараз лінія разамішчэння германскіх войск праходзіць на поўдзень ад возера Мьес, Рандофьёрда і Сперыле-на».

АМЕРЫКАНСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

НЬЮ-ІОРК, 18 красавіка. (ТАСС). Паловнае паведамленне агенцтва Юнайтэд Прэс, на ўсход ад Нарвіка, блізка ад шведскай граніцы, адбываюцца жорсткія баі. Сілыны баі адбываюцца ў раёне Рыггерсена, Бернфьелі і ўдоўж чыгуначнае Нарвік—Вірун. Буйныя германскія часткі наступаюць у напрамку да Стурліена. 60 нарвежскіх салдат, якія перайшлі шведскую граніцу, завілі, што нарвежскія войскі адступаюць па ўсёму паўднёва-ўсходняму фронту, несучы вайлікі страты.

Паводле вестак агенцтва Асошыятэд Прэс, англіійскія войскі атакуюць германскія часткі ў Нарвіка.

НЬЮ-ІОРК, 18 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе амерыканскі друк, германскія войскі наступаюць на поўнач ад Намосса. Англіійскія войскі выслазілі ў Намоссе. Нарвежскія войскі пакінулі раён Хадэлан на паўночны захад ад Осло.

НЬЮ-ІОРК, 19 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Асошыятэд Прэс перадае,

што, па думцы афіцыйных асоб, Германія накіравала ў паўднёвую частку Нарвегіі 65 тысяч салдат.

Як адзначаюць добра паінфармаваныя асобы, прадаўжае агенцтва, англа-французскія лініі снабжэння не абаронены ад нападу з паветра. У той жа час Германія мае ў Нарвегіі больш кароткую лінію снабжэння, кантраліруе чыгуны і займае цэнтральныя пазіцыі. Англа-французскае наступленне на Нарвік прадаўжае сабой ізаляваць дэяніе і на ўрад пі сур'яна аздаб'цця на канчатковыя вынікі ваенных дзеянняў.

У Осло прыбылі моцныя германскія палмаванні. Немцы ўмацавалі берагавую абарону, усталявалішы дадатковыя гарматы, калібр якіх хадохіць да 11 дзюймаў.

За 6 міль ад Намосса выслазіліся германскія паветраныя дэсант у саставе 400 чалавек.

АНГЛІЯ І ГРЭНЛАНДЫЯ

НЬЮ-ІОРК, 18 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе «Нью-Йорк таймс», англіійскі пасол у ШВА Лонан у гутарцы з прадстаўніком другога завілі, што Канада акупіруе Грэнландыю, «калі гэта патрэба будзе для таго, каб штыраваць ваяніне ў Германію. Пры гэтым, аднак, будучы набагоўныя затурдненні, звязаныя з дактрынай Мадрае».

Адозва членаў урадавага савета Нарвегіі

ОСЛО, 18 красавіка. (ТАСС). Члены новастворанага ўрадавага савета выпусцілі 16 красавіка адозку, у якой заклікаюць насяльніцтва захоўваць спакой і палмаваць актывізаваны гаспадарчай дзеянасці. «Абавязкі і дурныя грамадскія беспаспачасці, гаворыцца ў адозве, прыносяць толькі пашчэствы».

Адозва напіраеаднаў зварот старэйшым вярхоўнага суда Берга, у якім гаворыцца: «Заняцце некаторых частак Нарвегіі зрабіла немагчымым для нарвежскага ўрада прадаўжаць там адміністрацыйнае ўпраўленне. Новы савет будзе кіраваць грамадзянскай адміністрацыяй. Вярхоўны суд выказвае ўпэўненасць, што кароль судзіць гэтыя дзеянні правільнымі».

Аб пакрыманні ўрадавага савета завілі праўленне саюза банкіраў, «саюзны саюз», саюз гандляроў, рамеснікаў, фабрыкантаў, суднаўладальнікаў, аб'яднанне профсаюзаў.

Германскае камандаванне ўсклаза на паліцыю адказнасць за ахову розных збудаванняў, чыгуначных шляхоў, прадпрыемстваў, электрастанцыяў і т. п.

Становішча ў Даніі

БЕРЛІН, 18 красавіка. (ТАСС). У Даніі ўведзены карткі на маргарыні і іншыя прадукты.

У бліжэйшы час будучы уведзены карткі на карысы.

У Каленгагене забаронен рух прыватных аўтамабіляў.

Згодна расправадзена паліцыі, усё домаўладнікі абавязаны ў найкарэйшым тэрмін пабуаваць гаспазавішчы. У Каленгагене будучы пабуавааны грамадзянскія гаспазавішчы на 70 тысяч чалавек.

Праследванні камуністаў у Францыі

ПАРЫЖ, 19 красавіка. (ТАСС). Ваенны трыбунал прыгаварыў восем актывістаў-камуністаў да турэмнага зняволення ад года да пяці год і да штрафу ад 1.000 да 10.000 франкаў за «распаўсюджванне дондаўці ІІІ Інтэрнацыянала». Адоўжаны абвінавачаны таксама ў намеры аднавіць камсамольскую арганізацыю ў горадзе Булонь.

Выканком мінгорсовета прапануе ўсім установам, ведамствам і арганізацыям,

якім адведзены ўчасткі зямлі пад будаўніцтва і дазволены надбудовы, ПРАДСТАВІЦЬ У АРХІТЕКТУРА-ПЛАНІРОВАНАЕ ПРАВАЎЛЕННЕ МІНГОРСОВЕТА ДА 25.04 г. г. наступныя даныя (у ільняной фарме):

- 1. Шы падарожныя лісты на будаўніцтва ў 1940 годзе.
2. Якой арганізацыі заказан прэект і калі па дагавору будзе закончан.
3. Калі прэект гатова, то з кым заключан дагавор па правядзенне будаўнічых работ.
4. Якія работы вядуцца на будаўніцтва плянаў.
5. Прадстаўніць графік на правядзенне работ і снабжэнне матэрыяламі.

Выканком мінгорсовета папярэджае, што пры неперадстаўленні ПАТРАВУЕМЫХ ДАННЫХ, усё дазволы па адвод участкаў і надбудовы пад будаўніцтва ВУЛІЦЬ АДМЕННЫ І ПРАДАНАНЫ ДРУГІМ АРГАНІЗАЦЫЯМ І ПРЭД'ПРЫЯМАЦЬ НА ГЭТАМУ ПЛАНІРОВАНА ПРЫМАЦЬ НЕ БУДУЦЬ.

Выканком мінгорсовета.

У АДЗЕЛ АБ'ЯЎ ЗВАНІЦЬ ПА ТЭЛЕФОНУ № 21-3-60

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

ПЕРАДМАІСКІЯ РАДЫЁПЕРАДАЧЫ

З кожным днём усё большае колькасць калгасаў Віцебскай абласці разгортвае масавыя палыяныя работы.

Калгаснікі Суражскага раёна ўзаралі 75 гектараў зямлі. Калгас імені Молатава азеваў 4 гектары яравога жыта. Прыступіў да палыяных работ саюз «Вымна». Трактарысты саюза тт. Карпенка і Самойла за адзін дзень — 15 красавіка — узаралі 10 гектараў, выканаўшы норму кожны на 125 прог.

У калгасах Чашніцкага раёна ўжо ўзарана каля 1.000 гектараў. Калгасы «Перамога» і «Палітдзелен» выканалі план падсева канюшыны: першы — на плошчы 15 гектараў, другі — 20 гектараў.

Калгаснікі Лельскага раёна ўзаралі 674 гектары і пасевалі 34 гектары. Прыступілі да палыяных работ усё шэсць трактарыст Фабковіч за змену ўзорвае 7,5—8 гектараў пры норме 4 гектары. Трактарыстка Феня Сафроненка, упершыню выехаўшая ў гэтым годзе ў поле, штодзённа перавыконвае сваю норму на 1—2 гектары. За два дні брыгада № 4 узарала 30 гектараў. Усяго трактарыстамі паркам Валынецкай МТС узарана 120 гектараў.

Калгаснікі Лельскага раёна ўзаралі 674 гектары і пасевалі 34 гектары. Прыступілі да палыяных работ усё шэсць трактарыст Фабковіч за змену ўзорвае 7,5—8 гектараў пры норме 4 гектары. Трактарыстка Феня Сафроненка, упершыню выехаўшая ў гэтым годзе ў поле, штодзённа перавыконвае сваю норму на 1—2 гектары. За два дні брыгада № 4 узарала 30 гектараў. Усяго трактарыстамі паркам Валынецкай МТС узарана 120 гектараў.

ГОМЕЛЬ. 17 красавіка на палях калгасаў «Чырвоны сцяг» і «На варце», Перахоўскага раёна, пачалі палыяныя работы. У поле выехалі 4 калгасы Лоўскага раёна: «Чырвоны пів», «Чырвоная Гара», «Окцябр» і «Правесце». У калгасе «Чырвоны пів» пасевалі першыя гектары гаршчы і лубна.

Улі сьвяткавання 1 мая ў горадзе ўстаўляюцца 55 магучых вулічных гунагаварыцеляў.

ПЛАЦЬ. Калгасы «Чырвоны арыет», «Чырвоная Палачына» і «Чырвоны Лучна». Палачына раёна, прыступілі да палыяных работ. За першы дзень узарана 50 гектараў. Калгасы Салоніцкага і Шапілаўскага сельсаветаў пачалі ворыва і баранаванне. Па ўсёх калгасах раёна праводзіцца падоўжэнне азімых і расеву мінеральных угнаенняў пад яравыя культуры.

БАБРУЙСК. Учора пачалі вясеннія палыяныя работы ў калгасе «Новае жыццё». Бржэскага сельсавета. На работу выехалі 2 брыгады. У першы дзень праводзілася ворыва выбарачным парадкам пад пасев лубны на пасенне і пад'ём цаліны пад грэчку.

ГРОДНА. Пасля праішоўшых вясенніх дажджоў усталявалася цёплае сонечнае надвор'е. Быстра прысхае зямля.

Многія калгаснікі і алазасобнікі выехалі ў поле і пачалі палыяныя работы. Першым у в. Кошчэпы пачаў ворыва селянін Кісялёў. Пачалі работы ў выбарачным парадку пасевы саяны Атароўніцкага, Індурскага і іншых сельсаветаў.

Калгаснікі сельгасарцелі імені Сталіна ўзаралі першыя 10 гектараў. Распачалі ворыва і іншыя калгасы.

БРЭСТ. На палых абласці разгортваюцца масавыя палыяныя работы. Пачалася саўбраванне зэрнавых. У калгасе імені Сталіна, Бржэскага раёна, рыхтуюць глебу, вывозяць угнаенні, сеюць авёс. Ужо засеяна каля 10 гектараў. Сяўба зэрнавых будзе закончана да 25 красавіка.

Дружыні і арганізавана працуюць калгаснікі сельгасарцелі імені 17 верасня. Тут ужо засеяна больш 20 гектараў аўса разнакоўныя селякмі, ідзе парыхтоўка глебы пад ячмень і шпаніцу. Калгаснікі абавязаліся правесці сяўбу зэрнавых за 6—7 дзён. (БЕТА).

Паведамленне

20 красавіка, у 8 г. вечара, у вялікім зале Дома партыі для дакладчыкаў, прадаўжыцца, агітараў і баскетнаў абудзена інструкцыйны даклад аб Першым маі. Дакладчык—лектар ЦК КП(б)Б тав. Егемелых.

Паведамленне

22 красавіка г. г., у 8 гадзін вечара, у 304 аудиторыі апатамічнага корпуса Універсітэцкага гарадка

АБУДЗЕЦА АДВЫТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ прывесчанае 70-годдзю з дня нараджэння В. І. ЛЕНІНА

У ПАРАДКУ ДНЯ НАСТУПНЫЯ ДАКЛАДЫ:

- 1. РАЗВІЦЦЕ ЛЕНІНСКАГА РЕВОЛЮЦЫЯНАГА ВУЧЭННЯ МАРКСА І ЭНГЕЛЬСА — тав. Дранічэў.
2. ВЯЛІКАЕ САДРУЖАСТВА ВЯЛІКІХ ЛЮДЕЙ (ЛЕНІН І СТАЛІН) — тав. Месорыч.
3. АБ РАБОЦЕ ЛЕНІНА «ДЗЯРЖАВА І РЕВОЛЮЦЫЯ» — тав. Гіабурыч.
4. АБ КНІЗЕ ЛЕНІНА «ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦЫЯ І РЕВІПАТ К. КАЦЬЦА» — тав. Каробачка.

ДЗЯРЖАВА І РЕВОЛЮЦЫЯ. КАФЕДРА МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА.

Да ўвагі

КІРАТНІКОЎ, ФАТАГРАФІЯ, ФОТАЛАБАРАТОРЫЯ, ДРУКАРНІЦА, ЮВЕЛІРНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, ДІАСТЭКАВЫХ ВЫТВОРЧАСЦЕЙ, КІНО І ФОТАПРЫМСОБАСЦІ

Прамысловасць, арганізацыі і прадпрыемствы, МАЮЧЫЯ ў сябе якія-небудзь АДВІХОДЫ, УТРЫМЛІВАЮЧЫЯ КАШТОВАНЫЯ МЕТАЛЫ

абавязаны арганізаваць збор усіх паказаных адыходаў і здаваць іх «ВТОРЦВЕТМЕТУ»

на адрас: Мінск, Савецкая, 56.Тэлефон № 24-354.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

Кінотэатр „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“

Кінотэатр „РОДИНА“

Кінотэатр „РОДИНА“

Да ўвагі насельніцтва!